

СПЛАУ І ВЫГРУЗКА — У НЕБЯСЬПЕЦЫ

Мозыр, Гомель, Н.-Беліца, Хойнікі, Прапойск, Барысаў, Рагачоў, накіруюць комсамольскія брыгады на сплаўны фронт

НІВОДНАГА КУБАМЭТРУ ДРЭВА НЕ ПАКІНУЦЬ У ВАДЗЕ

Комсамольскія брыгады на выручку лесу

Згодна пастановы надзвычайнай сесіі ЦК на сплаўны фронт 1-га дэстапада на БССР павінен быць закончаны сплав будаўнічага матэрыялу і дрэў, які прызначаны як для нашай прамысловасці, так і для прамысловасці іншых савецкіх рэспублік.

Што мы маем на сённяшні дзень? Ніжэй падана зводка з усёй іскравасцю сведчыць аб тым, што праграмае становіцца са сплавам уварылася з-за права-опартуністычнай стаўкі на самале, шэрагасці, павольнасці шэрагу леса-сплавных арганізацый да сплаву. Інакш нельга кваліфікаваць тыя звычайныя факты са сплавам і выгрузкай лесу ў раёнах рэк Прыпяці, Сожы і Дняпра.

Адсутнасць ударных бальшавіцкіх тэмпаў стварыла на 25-ае кастрычніка такое становішча, што з пунчаных у сплав 98,2 проц. праграмы на кавецкіх пунктах прыбыло толькі 77,08 проц. На берагах рэк знаходзіцца каля 105.000 м-м нясплаўленага лесу.

Больш 20 проц. пунчанага ў сплав лесу знаходзіцца на вадзе і невядома калі прыбудзе на кавецкіх пунктах і будзе выгружана. Асабліва небяспечнае становішча стварылася на раках Прыпяці, Дняпра і Сожы. Дзесяткі і сотні тысяч кубаметраў дрэў і будаўнічага матэрыялу застрэў тут ля прыстаняў і нікім не выгружаюцца.

Комсамольскія ячэйкі і камітэты не пераклічыліся на дапамогу лесазагатоўчым арганізацыям.

Вады ні адзін камітэт раёну, дзе праходзіць сплав, ня глядзячы на ​​сгналы друку і сплаўных арганізацый, ня ўваўся за справу лесасплаву. Комсамольскія ячэйкі не мобілізаваны на гэты рашаючы

фронт. Тысячы кубаметраў сплаўленага леса матэрыялу і дрэў могуць замерзнуць.

Змяшчана на ўчарайшым нумары тэлеграма старшыні СНК БССР тав. Галадзёда, абшчаючы ударны дзесяцідзенькі, з усёй рэшучасцю патрабуе ад усіх савецкіх, партыйных і асабліва ад комсамольскіх арганізацый безадкладнага пераклічэння тварам да лесасплаву і выгрузкі.

Мы прапануем комсамольскім камітэтам і ячэйкам Гомельскага, Мозырскага, Н.-Беліцкага, Рачыцкага і Хойніцкага раёнаў і іншых раёнаў, якія знаходзяцца ля рэк і басейнаў, на якіх ідзе сплав, безадкладна кінуць комсамольскія брыгады і батальёны на вылучку дзесяткаў тысяч кубаметраў лесу, які застрэў у дарозе і ля прыстаняў.

Комсамольскія ячэйкі і камітэты павінны зараджа падхапіць заклік комсамольскай ячэйкі ВСНГ аб мобілізацыі комсамольцаў на лесазагатоўкі, дзе наглядзецца вытварнае надавыкананне плянаў як па вырубцы, так і па вывазе.

Валасія прарывы ў лесааспрацоўках і лесасплаве 1929-30 году тлумачацца і тым, што немала колькасць прызначаных для лесаубаў і сплаўшчыкаў востра-дэфіцытных тавараў пачала ў рукі кулакоў, няманаў і наасобных работнікаў бліжэйшых зьвеньяў Лесбелу і коопэрацыі. Таму комсамольскія ячэйкі, атрады лёгкай кавалерыі павінны безадкладна ўзяць на буксір забяспечанне апрамтаварамі лесаубаў і сплаўшчыкаў і арганізацыю грамадскага харчавання на лесааспрацоўках.

Ліквідаваць небяспеку, якая навісла над сплавам

Агульны стан сплаву драўніны на БССР на 25 кастрычніка характарызуецца наступнымі лічбамі. Падвезена к прыстаням 295.788 м. дрэўніны, ці 101,47 проц. праграмы. Пунчана ў сплав 191.156 м. ці 98,2 проц. праграмы, з іх 95,83 проц. будаўнічага лесу і 113,1 проц. дрэў.

Значыцца праходзіць выгрузка лесу. Усяго га 25-Х выгружана 53 проц. будаўнічага матэрыялу і 60 проц. дрэў. Трэба яшчэ выгрузіць 550.000 куб. мэтр. дрэў.

З адпраўленай на Украіну і за межы дрэўніны знаходзіцца ў сплаве каля 12,45 проц. праграмы, з іх 10,77 проц. будаўнічага лесу і 22,91 проц. дрэў.

Засталося на прыстанях ня сплаўленай драўніны 105241 м. ці 3,22 проц. праграмы, з іх 1,16 проц. будаўнічага лесу і 16,15 проц. дрэў.

Як мы бачым, кіраўніцтва Леспрагасу і яго зьвеньні ў шэрагу месцаў не змаглі справіцца з тымі задачамі, якія ставяцца ў часе сплаву і выгрузкі будаўнічага матэрыялу для сацыялістычнай будоўлі і дрэў для апраў.

За апошнія дні на Леспрагасе Полаччыны, Віцебшчыны і Барысаўшчыны становіцца з сплавам, выгрузкай і асабліва, з перавозкай дрэў застаецца надзвычайна напружаным. Асабліва вялізарныя прарывы маюцца ў сплаве на прыстанях Прапойскага, Друцкага і Чачэрскага Леспрагасаў.

Так, у Прапойску знаходзіцца нясплаўленай драўніны каля 10.000 м. ці, з якіх 7000 павінны быць пунчаны ў сплав і 3000 павінны быць перавезены баржамі. У Чачэрскай Леспрагасе знаходзіцца 9000 м. дрэў, якія павінны быць перавезены пачынаючы з барж.

Адначасна вышэй Леспрагасу і прынялі якіх захадаў да сваячасовага скан зняцця сплаву і адгрузкі лесу. Дзяржпараходства, ня глядзячы на ​​пастановы мясцовых чынаў пра сплав, зрывалі і зрывалі перавозку дрэў.

Леспрагасу, якія скончаныя ля ракі Прыпяці, павінны перавезці на Украіну 36.000 м. м. лесу і ў Мазыр 12000. Дзяржаўскае дзяржпараходства на гэту перавозку азначыла зрывае, — замест патрэбных на Украіну 35 барж дае толькі 6, а для перавозкі ў Мазыр — толькі 10. Ёсць пагроза, што дрэвы замерзнуць у вадзе, замест павялічэння на кавецкіх пунктах.


Рэальную пагрозу мы маем і з выгрузкай драўніны. Так, каля заводу імя Халтурнага (Рагачоў) у вадзе знаходзіцца 16000 м. м. а за пачынаючы з сярэнім выг. жаеца 500-600 м. м

Комсомолія, слухай выклік ячэйкі ВСНГ

Забяспечым сацыялістычную будоўлю лесам

Пачаліся лесазагатоўчыя работы новага гаспадарчага году. Павінны быць загатоўлены 5 млн. кубаметраў дрэў і 5 з пал. млн. кубаметраў будаўнічага матэрыялу. Дрэваапрацоўчыя і завадзкія фабрыкі, новыя пабудовы і экспарт патрабуюць выканання гэтага мінімальнага пляну коўнасцю і ў тэрмін.

Дзеля гэтага мы прапануем: Безадкладна паслаць комсамольскія брыгады на чале з прадстаў-



На выручку леса

нікамі ЦК ЛКСМБ у лесазагатоўчыя раёны для мобілізацыі комсамольцаў на лесазагатоўкі.

Групы лёгкай кавалерыі павінны правяраць лесбелаўскія пляны загатоўкі, ці дасягнуты яны да кожнай вёскі і да наасобнага гаспадары, ці ня прыўменшаны дзельныя заданні кулаку.

Забяспечанне лесаубаў прапаварамі і арганізацыя грамадскага харчавання на лесааспрацоўках павінны быць узяты на комсамольскі буксір.

Гарадзкія комсамольскія ячэйкі павінны прыслаць у лесазагатоўчыя раёны брыгады па культурна-політычнаму абслугоўванню лесаубаў.

Друк Рэспублікі павінен разгарнуць сацыялістычнае і ударніцтва на лесааспрацоўках, паслаць свае выязныя рэдакцыі і кожную пачынаючы даваць опаратыўныя зводкі аб ходзе лесазагатоўкі.

Брыгада нашай ячэйкі ўжо выехала на лесазагатоўкі.

Комсамольская ячэйка ВСНГ БССР.

Для заводу „Кот. Пр. на“ (Н.-Беліца) лес прыбыў яшчэ ўвесну і дагэтуль знаходзіцца на рэчцы Сож. Адміністрацыя Леспрагасу, грамадзкія арганізацыі, інспектар сплаву і ўпаўнаважаны на сплав Гомельскага раёну не забяспечылі сваячасовай дастаўкі гэтага лесу на завод.

Комсамольскія арганізацыі па шэрагу месцаў (Прапойск, Барысаў і інш.) не пераклічыліся на дапамогу завода, а таксама і Леспрагасам на ліквідацыю прарываў, якія навісла над сплавам і выгрузкай.

Брыгадзір „43“ П. Крывіц.

КОЛЕКТЫВІЗАЦЫЯ — АСНОВА ПАХОДУ

З усёй упартасцю праводзіць у жыццё задачы колгасна-вытворчага паходу і ў асаблівае задачы колгаснага прылізу і ўмацавання колгасаў

Прыступіць да няўхільнага і безадкладнага выканання пастановы ЦК УсёлКСМ

ПАСТАНОВА ЦК УсёлКСМ АБ СТАНОВІШЧЫ І ЗАДАЧАХ КОЛГАСНА-ВЫТВОРЧАГА ПАХОДУ КОМСАМОЛУ

Не скамаць сутнасці паходу

ЦК УсёлКСМ констатуе, што колгасна-вытворчы паход паслужыў штуршком да разгортвання ініцыятыўна-выскавага комсамолу ў рэканструкцыі сельскай гаспадаркі (хлебны конвейер на Сярэдняй Волзе, збор прапапоў на Украіне ў комуна „Кагарлык“, барацьба за колгасны сустрэчны плян у ячэйцы колгасу імя Блюхера і г. д.)

Аднак, колгасна-вытворчы паход у цэлым яшчэ не ператварыўся ў сапраўды масавае мерапрыемства, мобілізуючае ўвесь комсамол вёскі на ўмацаванне ўнутрыколгаснай вытворчасці. Шэраг мясцовых арганізацый склаў сапраўды змест паходу, абмежаваўся механічным аб'яднаннем пал агульнай назвай паходу тых кампаві, якія ўжо праводзілі вытворчы комсамол (сілас, хлебазагатоўкі, асенні соў і г. д.)

Гэта сведчыць аб недастатковым ураўненні таго, што перад колгасна-вытворчым паходам ставіцца задача ня толькі дасягнуць да канца выканання абавязальстваў па ўборцы ўраджаю, асенняй сяўбе, хлебазагатоўках, сіласаванню і г. д., але і ўзяць работу ячэек на вышэйшую ступень, павышаючы іх ролю ў колгаснай вытворчасці і павялічваючы арганічны ўдзел ячэек ва ўсім гаспадарча-політычным жыцці колгасу.

У мэтах далейшага развіцця колгасна-вытворчага паходу ЦК УсёлКСМ прапануе ўсім арганізацыйным Саюзу:

Утварыць гадовы колгасны плян

Конкрэтнай і асноўнай задачай кожнай комсамольскай ячэйкі ў паходзе — паставіць работу па ўтварэнню ў колгасе гадовага вытворчага пляну к пачатку новага 1931 гаспадарчага году. Колгасны вытворчы плян, складаемы на аснове развіцця шырокай самадзейнасці і ініцыятыўна-выскавага вытворчага пляну, павінен спрыяць:

Выяўленню ўсіх магчымасцей колгасу па пашырэнню і палепшанню яго вытворчасці і па падвышэнню яго таварнасці.

Найбольш правільнай і рацыяльнай арганізацыі працы ў колгасе, якая павяжа кожнаму колгасніку яго абавязкі ў выкананні пляну.

Вызначэнню сумы тых прыбыткаў, якія можа атрымаць колгас і кожны колгаснік у наасобку ў выніку выканання пляну.

Для ўтварэння пляну комсамольскія ячэйкі, на падставе стараннага вывучэння гаспадаркі і яе неадхопаў, павінны развіць работу на выяўленню ўсіх рэсурсаў колгасу шляхам вучоту гаспадарчых вынікаў мінулага году, збору прапапоў сярод колгаснікаў, утварэння плянавых груп, утварэння брыгад вонятнікаў-рацыяналізатараў і г. д.

Бязьлітасны адпор кулацкім уплывам

Работа ячэек па складанню гадовага колгаснага пляну павінна быць падпарадкавана задачы далейшай барацьбы супроць правага опартунізму і кулацкага уплыву на колгаснікаў, супроць дробна-буржуазных тэндэнцый і „лівых“ заскокаў, супроць снажывецкіх настрояў, супроць сярэ наасобных колгасцаў скрыць свае прыбыткі ад дзяржавы, супроць ураўніцельных настрояў пры размеркаванні прыбыткаў, супроць рвацтва, разгіль-

дзтва і безгаспадарчасці. Праца з гэтымі з'явамі павіна праводзіцца перш за ўсё шляхам шырокай растлумачальнай работы шляхам мобілізацыі мас вакол іскравых пытанняў ўмацавання работы з беднотай, шляхам развіцця самакритыкі ўнутры колгасна-барацьбы з бюрократызмам.

Ударніцтва на вышэйшым ступень

Колгасна-вытворчы паход павінен спрыяць узяццю на вышэйшую ступень ударніцтва сацыялістычнага ў колгасе, шляхам утварэння ударных брыгад і толькі ў палігоддзе, але і ў іншых галінах колгаснай вытворчасці з замацаваннем ударных брыгад на ўвесь цыкл сельскагаспадарчых работ.

Узмоцнена вербавачы ў колгасы

Асабліва ўвага ў перыод паходу павінна быць звернута на работу па вярбоўцы ў колгасы новай ніцца-серадніцкіх мас. Трэба ўзяць у гэтую работу саміх колгаснікаў, аб'яднаючы іх у агітбрыгады для абходу двараў аднаасобных утварэння вярбовачных камітэтаў арганізоўваючы справы асабліва перад аднаасобнікамі, прычым спецыяльныя сходы і ўстаноўлены аднаасобнай будынкам радыкальнай моладзі.

Паход — паказчык янасы кіраўніцтва

Адначасна невыстарчальнае ролю райкомаў у кіраўніцтве ботай ячэек унутры колгасаў, УсёлКСМ указвае, што павінен быць рыйкомаў на кіраўніцтва гаспа - вытворчым паходам зьяўліцца паказчыкам ступені перабудовы ў адпаведнасці з вышэйшымі задачамі. Райкомы комсамолу павінны ў прыватнасці правесці шэраг раённых нарад і з'яўтаў па асобных пытаннях па (плянаванне, размеркаванне джаю, вучот вынікаў ударніцтва і па асобных групах удзелу каў паходу (трактарыстыя, брыгады, рахункаводы і г. д.), а павышэнню таўсама ўвагу на ўдзяне ў паход савгасных ячэек.

Адначасна, што большасць комсамольскіх газет дагэтуль дастаткова арганізуе масы колгаснікаў вакол задач паходу, на аасобных выпадках яўна ігнаруе паход („Большавіцкая Смольніца“, „Средневожскі комсомол“ і інш.), ЦК УсёлКСМ прапануе дактыям газет узмацніць як рацыянальнае кіраўніцтва паходам, і падрабязнае асьвятленне стана чага воняты работы комсамолу ўнутраным гаспадарчым умацаванню колгасаў.

ЦК УсёлКСМ

Організавалі колгас

Чэрвень. (На тэлефону апамага южора). Надаўна ў райкомсамольскай ячэйкі колгасу „Кунар“ мы наведвалі аб што ў вёсцы Асінаўка арганізаваная ініцыятыўная група па арганізацыі колгасу. Гэтымі дзямі ў гэтай вёсцы арганізаваны колгас на імя „Сцяг Кастрычніка“, у ўступіла 1: будынка-серадніцка гаспадары. У колгас „Кунар“ прынята 18 аднаасобных М. Радыцкі

СУПРОЦЬ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ УХІЛАУ

Разгорнем бязьлітасную барацьбу з вялікадзяржаўным шовінізмам, які рэвізаваць асновы ленінскай нацыянальнай палітыкі і ўяўляе галоўную небяспеку

Не паслабляць барацьбы з контррэвалюцыйным нацыяналізмам і іншымі шовінізмамі

Бязьлітасна змагацца з контррэвалюцыйным антысэмітызмам

За апошні час у Віцебску быў праг вылазак антысэмітаў-чорнашэяў. Аднак, партыйныя, камсамоўскія і профэсійныя органы не мобілізавалі масу на барацьбу з контррэвалюцыйным антысэмітызмам, які ў розных частках Віцебску зьвіў сабе даромі гаварыць гавяды. Дамо слова фараона:

На Віцебскім скурзаводзе рукамі рабочаў, рукамі тых, хто зусім нядаўна прышоў на завод, а такіх каля 400 чалавек, зьвіў не вядзецца ніякай культурна-палітычнай працы, парканы і менш будынкаў сьпісаны выразамі пакалітэл: „Ві жыдоў, сьпісай антысэміт Будынаў у час хоміналогі ў горадзе Віцебску гаворыць:

— Ні траба ісьці,—гэта ня важны трывога. Вось, каб жыдоў біць, я-б першым пашоў.

Зусім нядаўна на Віцебскім скурзаводзе была ганебная прайва антысэмітызму з боку рабочага штама Ільменскага цэху Ільменскага, які абламаўшы за працаю нож, у злодзейскіх кінуў: „Жыдоўская работа“!

Хто такі Ільменскі? Ён—былы член КП(б)Б, неадпачка выступаў супроць мерапрыемстваў партыі ў гораду, супроць узятых тэм, супроць калектывізацыі і ліквідацыі кулацтва як класу. Гэта самы Ільменскі, які ўвесь час стаў на заводзе нацыянальную розьню між рабочымі з мэтай зрыву вытворчых прафінпланаў.

Агульны сход рабочых скурзаводу 22-га кастрычніка выключыў з праграмы прафсаюзу чорнашэяў антысэміта Ільменскага і патрабаваў ад адміністрацыі зьняць яго з працы.

Але партыйныя, камсамоўскія, профэсійныя органы з гэтага канкрэтнага факту не зрабілі належаючых вывадаў, ня ўзялі яго на патрабуную палітычную вышыню, каб мобілізаваць грамадзкіх на барацьбу супроць контррэвалюцыйнага антысэмітызму, які яшчэ мае месца на заводзе, на барацьбу супроць вялікадзяржаўнага шовінізму, які больш небяспечнага на даным этапе, супроць контррэвалюцыйнага нац. дэмакратызму і іншых шовінізмаў.

Мы лічым, што Віцебскі Гарком партыі і камсамолу зрабіць з гэтага артыкулу належаючы вывады.

„ШПАР ПА-РАСІЙСКІ!“

У Гомельскай школе ФЗВ, як ужо вядома нашым чытачом, была вылезка вялікадзяржаўнага шовінізму. Жлобінская школа ФЗВ, якая спарорнічае з Гомельскай школай, склікала сход вучняў, дзе абгаварвала пытаньні вялікадзяржаўнага шовінізму. Справа вельмі добрая, але... усе ўдзельнікі сходу, нажалі, гаварылі па-расійску.

Дакладчык-жа пераблытаў вялікадзяржаўны шовінізм з нацыяналізмам дэмакратызмам.

Камсамоўская ячэйка ніякай працы па папулярызацыі беларускай мовы не праводзіць.

— Шпар па-расійску!—вось дэвіз жлобінскіх русацапаў.

Райкомом партыі і камсамолу трэба зацікавіцца становішчам беларускай мовы ў ФЗВ, але і ў іншых арганізацыях раёну, асабліва на чыгувцы, бо там ня лепшыя справы.

Пацярпеўшая. ЮДЗЯНКОЎ.

Ударыць па віцебскіх русацапах

На даным этапе галоўнай небяспечнай зьяўляецца вялікадзяржаўны шовінізм. Гэта зусім выразна адзначаў тав. Сталін на XVI партзьездзе. Але ў Віцебску шмат хто гэтага не зразумеў і не вяязе ніякай барацьбы з вялікадзяржаўным шовінізмам. Дамо некалькі фактаў.

Амаль усе ўсіх партыйных, камсамоўскіх, профэсійных і асабліва ў саветскіх арганізацыях і ўстановах гавораць па-расійску. Гаспадарчыя арганізацыі ўсю сваю перапіску вядуць на расійскай мове. Возьмем для вобразу Віцебскі скурзавод, які ўдала характарызуе становішча беларусі апы ў Віцебскім раёне пчогул.

Партыйная, камсамоўская і профэсійная арганізацыі ніякай культурна-палітычнай працы срод наменьшасячай не вядуць. Сходы і нарады праводзяцца заўсёды на расійскай мове. Нават лэзунгі пішуча па-расійску. У насьценгазэце вельмі рэдка можна убачыць артыкул на белмове.

Был сэктарат заводз.ай партыі, тав. Песькіна, на пытаньне чаму так дрэнна з беларусізацыяй пры такім складаным нацыянальным пераплеценні на заводзе, адказаў: „У нас з беларусізацыяй і наогул з разуменьнем напалітыкі партыі справа ідзе з рук вон дрэнна“.

Тут, як бачыце, з галоўнейшай небяспечнай—вялікадзяржаўным шовінізмам—ніякай барацьбы не вядзецца. Нават больш таго—ігноруецца дырэктыва партыі аб барацьбе з вялікадзяржаўным шовінізмам. Самі кіраўнікі партыйных і камсамоўскіх арганізацыяў, асабліва-ж профэсійных і гаспадарчых, гавораць па-расійску.

Асабліва дрэнна з беларусізацыяй на Віцебскім чыгуначным вузле.

Трэба з усёй бальшавіцкай суровасьцю абрушыцца на віцебскіх русацапаў, якія ігноруць дырэктыву партыі ў напалітыцы, якія неадпачкаваюць ролі беларусізацыі

ЮДЗЯНКОЎ.

Нясеце зэстафэту ўперад! ФІНІШ - IX ЗЬЕЗД УСЕ АКСМ

Райштаб бязьдзейнічае

Сьмілавічы, 1 (па телефону). Праца па культэстафэце па-раёну не пачата

Лікункты павінны былі пачаць работу 1-га кастрычніка. Першае лістапада, заняткі ў большасці лікунктаў не пачаліся.

Не хапае прыклад, шпыткаў. У многіх лікунктах няма кіраўнікоў.

Райштаб культэстафэты бязьдзейнічае.

9 байцоў—на фронт 15 лікунктаў—наш уклад

У зьвязку з культэстафэтай, у Менскім Белпадтэхнікуме датармінова выпущаецца 9 камсамоўцаў 3-га курсу.

Адна група 3-га курсу едзе на практычную працу ў высковыя школы да 15 лютага, потым перамянецца другая група.

Пост „Ч. З.“ Харытончык

Заслаўскі РК СГЛР у баку

У Заслаўскім раёне ўжо месяц таму назад пачалася падрыхтоўчая праца па ліквідацыі няпісьменнасці.

Праведзён вучот няпісьменных і малапісьменных. Складзён каштарыс па ўтрыманьне лікоўнаў. Сёлета прадугледжана адчыніць 200 лікунктаў, якія ахопляць усіх няпісьменных. У кожным сельсавеце будзе адчынены двухгодзвы школы малапісьменных, якія ахопляць 1000 чалавек, у першую чаргу колгаснікоў, сялян беднякоў, рабочых, батракоў, членаў саюзу, дапрызыўнікаў і пераменьнікаў.

Зусім слабы ўдзел у правядзеньні падрыхтоўкі прымаюць профэсійныя і грамадзкія арганізацыі раёну. Многія сельсаветы, як Ануцінскі, Бэраўскі і Слабодскі на курсы ліквідатараў ня вылучылі ніводнага чалавека.

Райком СГЛР гэтай работай не займаўся, адсюль зразумела, што і рабочыя на месцах працы яшчэ не расначыталі.

Да гэтага часу няма праграмы, падручнікаў і пісьмовых прыкладаў.

Лось.

3-я Фрунзуская вытворчыя пытаньні—стрыжань работы

Плянана операцыйнымі групамі атакаваць бясплянаваньне. У пошук за зборам рацыяналізатарскіх прапановаў

1-га лістапада на вяртанні паседжаньні канфэрэнцыі пачаліся размовы па справах сэктарат Фрунзускага РК тав. Райхельсона.

У спрэчках выступіла тав. Мельнікіна (цэгельны завод), якая адзначыла, што РК у сваёй палітычнай працы быў зьвязаны з камсамоўскімі калектывамі буйных прамысловых, як завод „Комунар“ і другія, але як ідзе справа цэгельнага заводу, РК ні разу не папачыўся. Партыраўніцтва на заводзе недастатковае, партыраўніцтва адказнасьці за сваю працу нясуць.

Тав. Розэнбэрг („Комунарка“) прымаўся на тым, што праца з моладзьдзю ня ўзьята з камітэтаў і камсамоўскіх калектываў.

РК стала не кіраваў пасобнымі камсамоўскімі калектывамі.

Тав. Бэльмер вітае канфэрэнцыю ад імя камсамоўскай арганізацыі 6-га кав. палка імя тав. Кірава.

Камсамол заводу вядзе вялікую працу па выкананьні прафінпланаў, а камсамол Чырвонай арміі вядзе меншую працу па ахове працы. Чырвоная армія стаіць на чыгуначнай лініі ў кожны момант адпору ворагу.

Тав. Вігдорчык (Белдзяржбуд) адзначыў, што будаўніцтва праходзіць слаба, мяян выканан толькі на 65 проц. Цяпер праходзіць заматывальныя рабочыя на будаўніцтве. Усіх прызначаных за прамыствам 800 чалавек, ударнікаў 800. У калектыве Белдзяржбуду няма ўзьякі вучобы з працай на вытворчасьці.

Тав. Яўцоў („Комунар“). Кантрактацыя па заводзе прайшла недастаткова, ня было растлумачальнай працы.

Вытворчыя манэўры праходзяць даволі паспяхова, з удзелам усіх рабочых. Плянана-операцыйныя групы ў гэтай галіне далі вялікі дасягненьні.

Ваенізацыя па усёй камсамоўскай арганізацыі Фрунзускі, як і па асобных заводах, „Комунар“ і інш., не праводзіцца.

Тав. Сухавіцін (ф-ка „Кастрычнік“) з сьвешняга дня на фабрыцы пачаліся вытворчыя манэўры. Манэўры за адзін дзень далі вялікія вынікі—камсамоўскі цэх выпусціў 415 адзінак супроць былых 370-380.

Тав. Хэйман (ФРК) адзначыў, што РК сапраўды змагаўся за генэральную лінію партыі, вядучы

барацьбу супроць розных адхіленьняў ад яе.

Сэктарная сыстэма не ўсьвядомлена многімі камсамоўцамі. Толькі пры сэктарнай сыстэме можна будзе ўдзельнічаць у працы кожнага камсамоўца на добраахвотных пачатках.

Тав. Дзюрыгін (падзю).—Задача, наставленая перад камсамоўскімі арганізацыямі дзвіжэнь, выконваецца з поўным энтузіязмам і да X зьезду будзе паказаныя посьпехі ў нашай працы. 250 чалавек камсамоўцаў дзвіжэнь мобілізаваны на працу ў колгасы і камуны.

Ваенізацыя небяспечна з кожным днём расьце, што патрабуе ад камсамоўскай арганізацыі ўвагі з буйной ваеннай падрыхтоўцы.

Тав. Грыб (завод „Комунар“).—Завод мае значны посьпехі ў выкананьні прафінпланаў. Плян выкананы на 104 проц., сабекошт зьніжан на 16,9 проц. і г. д.

Камсамоўскі калектыв вядзе упартае змаганьне за выкананьне прафінпланаў.

Тав. Сісюк (завод „Дрэвапрадоўчык“).—РК не кіраваў вытворчымі ячэйкамі. Па рэалізацыі адозвы РК даў заданьне выканаць, але многія калектывы не разумелі як прыступіць да працы.

РК не кіраваў групамі лёгкай кавалерыі, якія на прадпрыемствах слаба працавалі. Становішча на Дрэвапрадоўчым заводзе недавальнічае.

Тав. Канцлер (Менбуд).—Рэв. камісія пры РК нічога не зрабіла ў падрыхтоўцы да перавыбары.

Слаба працуюць пры калектывах прыймовыя камісіі, — няўважліва адносяцца да прыйму ў камсамол. Праца сэктароў праходзіць слаба.

Тав. Старобінец (друкарня імя Сталіна). Камсамол друкарні сапраўды змагаецца за паспяховае выкананьне прафінпланаў. За апошнюю пядзязьню, г. зн. з 23 па 28 кастрычніка, у наборным цэху заданьне перавыканана на 12 проц., у машынным—на 86 проц. і г. д.

Вытворчыя манэўры далі вялікі арух у працы.

Да X зьезду камсамолу Беларусі Фрунзуска прыйдзе яшчэ з большымі дасягненьнямі.

Тав. Шэктарова (Фрунзускі райком КП(б)Б).—Галоўная праца, якая патрабуе ўвагі ад камсамолу, гэта барацьба за выкананьне пядзязьню. У гэтай барацьбе за генэральную лінію партыі супроць правага опартунізму, які больш небяспечнага на даным этапе і з „левымі“ наскокамі на лінію партыі.

Усе заводы, якія паспяхова выконваюць прафінпланы, павінны браць на грамадзкі буксір адстаўчых. Версень м-ц паказаў максімум актыўнасці рабочых мас у выкананьні прамысловых планаў.

Ва ўдарным квартале арганізацыя ўступіла ў пошук па збору рабочых працаю і па палепшаньню машай вытворчасьці. Камсамол павінен паказаць самую вялікую актыўнасць.

3-я Кастрычніцкая канфэрэнцыя ЛКСМБ паставіла а правесці 8-га лістапада суботнік на карысьць усеагульнай і палітэхнізацыі школ.

Падцягнуцеся

Усеагульнае навучаньне ў Клімавіцкім раёне праводзіцца неадвальна, грамадзкіх да гэтай справы ня прыцягнута.

Райком камсамолу мобілізаваў 15 камсамоўцаў для пасылкі ў высковыя ячэйкі ў дапамогу арганізацыі ўсеагульнага навучаньня і на гэтым супакоўся.

Варановіч.

Руйнуючы ўдар па двуруйніцтву

Пастанова 3-й райканфэрэнцыі ЛКСМБ Фрунзускага раёну па рашэньні ЦК ЛКСМБ, надрукаванаму ў № 254 „Чырвонай Зьмены“ ад 1 лістапада 1930 г.,—аб Целешаве.

1. Абгаварыўшы рашэньне бюро ЦК ЛКСМБ па пытаньні права-опартуністычнай вылазкі на апошнім пленуме ЦК ЛКСМБ члена ЦК—Целешава, 3-я раённая канфэрэнцыя камсамолу Фрунзускага раёну поўнасьцю далучаецца да рашэньня, адзначаючы, што вылазкі ў Ленінградзкай камсамоўскай арганізацыі Бутыргіна і Мінаева і апалёгічнае ім выступленьне ў Беларусі Целешава зьяўляюцца прайвай правага опартунізму ў камсамоўскім руху.

2. Канфэрэнцыя завастрае ўвагу ўсёй арганізацыі раёну весці і надалей самую рашучую, непрымірную барацьбу з усімі праявамі правага ўхілу, які ўяўляе галоўную небяспеку на даным этапе, і з „левымі“ загібамі, выкрываючы з усёй бальшавіцкай паслядоўнасьцю і наносычы руйнуючы ўдар па двуруйніцтву і прыміроніцтву. Адначасова канфэрэнцыя адзначае роллю „Камсамоўскай Праўды“, якая сваечасова і правільна арыентавала камсамоўскую арганізацыю ў вяржасьці выступленьня Бутыргіна і Мінаева ў Ленінградзкай арганізацыі.

3. Канфэрэнцыя абавязвае ўсе камсамоўскія калектывы і ячэйкі ўсеагульна прапрацаваць у шырокіх масах камсамоўцаў і працоўнай моладзі пытаньне правага ўхілу ў камсамолі і прыміроніцтва да яго, у прыватнасьці вяржасць вылазак Бутыргіна і Мінаева і апалёгічнай ім на плеуме ЦК ЛКСМБ—Целешава.

ВОЛЯ МЭТАЛІСТЫХ БЭРЛІНУ-- БАЯВЫ РЭВОЛЮЦЫЙНЫ САЮЗ

Пуанкарэ-вайна ізноў паказаўся на даляглядзе

Пролетарыят за баявы рэвалюцыйны саюз металістых

БЭРЛІН, 30. Цэнтральны забаставачны камітэт рэвалюцыйнай профсоюзнай арганізацыі ўчора да металістых в адзвой, у якой гаворыцца:

„Ваша абурэнне з паводу штрэйкбрахерскай палітыкі рэфармістых бязмежна. Зарадніцкая згода, складзеная Урхам з дыктатарскім урадам Брунінга і саюза бэрлінскіх металісты-слудоўцаў, мае на мёде заганаць нас назад на прадпрыемствы, каб потым правесці рабаўнічае зьніжэнне зарплат. Развіццё грандыёзнай барацьбы металістых паказала, што правільны былі дэўнгі рэвалюцыйнай профсоюзнай арганізацыі.“

Мы імем ворага на ўласным лагеры—профбюрократаў, штрэйкбрахераў, якія дзейнічаюць як найміты буржуазіі. З вашага аспроўдвалі ўжо раздаліся галасы ў адказ на неапісанае здрадніцтва сацыял-фашысцкіх бюрократаў.

10000 рабочых прыкнудлі к рэвалюцыйнай профсоюзнай у час стачкі. Шмалімі рашэннямі рабочых скодаў вы выгралі сваю волю да ўтварэння сапраўднага баявога саюзу бэрлінскіх металістых.

У гэты гістарычны момант цэнтральны забаставачны камітэт і групы рэвалюцыйнай профсоюзнай на металургічных прадпрыемствах складае 4-га лістапада канферэнцыю прадстаўнікоў металістых бэрлінскага раёну. Канферэнцыя вырашыць пытанне аб ўтварэнні баявога рэвалюцыйнага саюзу металістых.“

Нацыянал-фашыстыя прапануюць сваім ларом быць штрэйкбрахерамі

БЭРЛІН, 31. Бэрлінскі акруговы камітэт нацыянал-соцыялістых (фашысцкіх), дакладна следуючы прыкладу рэфармістых, прапанаваў членам сваіх арганізацый аднавіць работу на бэрлінскіх металургічных прадпрыемствах. У абсаважанні свайго штрэйкбрахерства нацыянал-соцыялістыя спасылаюцца на рашэнні мясцовых рэфармісцкіх арганізацый.

Чырвоныя войскі набліжаюцца да Піндзіяну

ПЭЙПІН, 31. На паведамленню японскага агенцтва дзейны чырвоныя войскі у правінцы Хуань аднавіліся. Чырвоныя войскі занялі Хуайюнь, Наньсян і набліжаюцца да Піндзіяну (у паўночна-ўсходнім куде правінцы Хуань).

„Дысцыпліна чырвонай арміі—вобразная“

ШАНХАЙ, 12. Місіянэр, прыбушы ў Халкоу і заняты чырвонай арміяй Цзяня (провінцыя Цзянсі), перадае, што чырвоная армія з вялікай увагай адносіцца к беднаце і таму адпаведнае насельніцтва сустракае чырвонаармейцаў вельмі прыветна. На словах місіянэра, дысцыпліна ў чырвонай арміі вобразная і не пельга параўнаць з дысцыплінай гомітанскай арміі, якія рабуюць і забіваюць насельніцтва. „Зусім магчыма,—заяў у місіянэр,—што чуткі аб гвалтах чырвонай арміі распаўсюджаюцца Гомітанам, каб зваліць справу з сваіх войск на чырвоныя“.

Рабочыя ганьбяць сацыял-фашысцкіх профбюрократаў

БЭРЛІН, 1. Учора ў раёнах Бэрліну адбыліся 25 масавых мітынгаў, скліканых мікрабюрокам. Мітынгі, прысьвечаныя спыненню забастоўкі металістых, сабралі шмалітую аўдыторыю. Прамоўцы ганьбілі здрадніцтва сацыял-фашысцкіх профбюрократаў, указваючы пры гэтым, што забастоўка паказала сілу і энэргію рэвалюцыйных рабочых актываў.

ПУАНКАРЭ ІЗНОЎ ПАКАЗАЎСЯ НА ДАЛЯГЛЯДЗЕ

ПАРЫЖ, 31. Пуанкарэ, былы прэзідэнт і былы прэм'ер-міністр Францыі, выступіў у газэце „Экспрэс“ з артыкулам пад загалоўкам „Кіпцюры СССР“. У гэтым артыкуле, выходзячы з старых паклёніцкіх сьцьверджанняў аб тым, быццам СССР у кантакце з Нямеччынай „выкарыстоўвае пільгодку для павялічэння ўзброення“ Пуанкарэ заяўляе: „Цяжка констатаваць, што падмы застаюцца разьяднанымі перад тварам шырокага адуманага заговору супроць іх спакоем з боку СССР. Надзішоў час,—працягвае Пуанкарэ,—каб зважліва праразіць людзі, здольныя павесці за сабою падлеглых сьлэпацэ“. Затым Пуанкарэ пачынае дапытываць аб сьланутым „савецкім дэмпінгу“, які набывае, на яго словах, „усё больш грозны характар“. На словах Пуанкарэ, „ажыццяўленьне пільгодкі дасць магчымасьць прыбегнуць к дэмпінгу таксама прамісловых тавараў“. Доктрыну сацыяльнай рэвалюцыі,—піша Пуанкарэ,—другія ўрады павінны разглядаць, як небяспеку, якая можа быць напярэджана толькі шляхам салярных дзеяў і стабільнага абнаўленьня“.

Новая „прышчэпка“

Францускі імпералізм імкнецца арганізаваць эканамічную блэкаду СССР. З гэтай мэтай савет міністраў прыняў дэкрэт, якім уводзяцца спецыяльныя дазволы на ўвёз некаторых прадуктаў савецкага паходжання (3 газэты).



У КАПІТАЛІСТЫЧНЫМ САДЗЕ

На горных курсах небяспечна

„Шэрлок Холмс“ зрываюць працу ячэйкі. Патрабуем правэркі становішча курсаў

Неаднокраць у газэтах „Зьвязда“ і „Рабочы“ пісалася аб дзікім становішчы двухгадовых горных курсаў пры ВСНГБ. Да навучальнага году курсы ня былі падрыхтаваны. Без заатдычка, без патрэбнага памішвання стваралася павоўна зрыўу навучальнага году. Здавалася-б, што комсамольская ячэйка і іншыя арганізацыі павінны былі накіраваць усю работу на ліквідацыю прычыну, аднак факты гавораць аб тым, што комсамольская ячэйка апынулася ў цісках бяздзейнасьці і наогуд не працавала.

Вось ужо два месяцы, як пачаўся новы навучальны год, а пытаньне політэхнізацыі, падрыхтоўка да зьездаў комсамолу прашлі міма комсамольскай ячэйкі. Уся работа ячэйкі працягвае няправільна. Група лёткай кавалерыі пад кіраўніцтвам члена бюро т. Рыжковіча, уяўшы сабе „Шэрлок Холмса“, займалася шушуканьнем і шпіёнствам за асобнымі комсамольцамі. Інтэрнацыянальна-бытавая група, на гледзчы на прыгожы пэры, нічога не рабіла. Дзякуючы такой рабоце самакрытыка і ініцыятыва комсамольцаў была загнана ў надпольшэ. Бюро ячэйкі, на чале з сэкратарам Івантэровічам і Вітніным, стваралася ўстанавіць палачную дысцыпліну. „Сказана—траба зрабіцца, і луна з пале воў“. У выніку 50 проц. комсамольцаў маюць спажыць.

Замест таго, каб даць політэаэку і выправіць работу комсамольскай ячэйкі, партыйнае ядро зусім адмовілася ад удзелу ў яе рабоце. Пры правядзеньні суботніку па выкапцы бульбы, група комсамольцаў з т. Вітніным на чале дэартыравала з працы, чым дэмабілізавала астатнюю масу курсантаў.

Бюро ячэйкі ўвесь час займалася грызьняю і асабістымі справамі. На апошнім бюро ячэйкі ўсе члены бюро выліпматычна адмовіліся ад удзелу ў культастафеце. Сам сэкратар ячэйкі Вітнін адарваны ад комсамольскай работы.

Усё гэта прывяло ячэйку да таго, што большая частка комсамольцаў ня можа разьбірацца ў політэаэчных задачах, якія ставяць перад арганізацыяй. На гледзчы на сыгналы наасобных таварышоў, ні партыянка горных курсаў, ні Фрунзэўскі райком комсамолу ня прымалі і ня прымаюць належных мер. Гэта прымусіла гаварыць аб тым, што і астатнія арганізацыі курсаў працягваюць няправільна.

Мы патрабуем ад ФРБ ЛКСМБ і БП(б)В самых рашучых мер па адраўленьню усёй работы на горных курсах.

Студэнты-комсамольцы: Паднос, Вашкевіч, Качроўскі, Багущэўскі.

Перезаклучэньне колдагавароў—важнейшае пытаньне дня

ЧАСТЬ ГАЗЭТЫ

ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА

ВАПАРТУЮЦЬ:

№ 4 Выдаецца раз у 5 дзён № 4

Падрыхтоўка да перазаклучэньня колумоў праходзіць павольным тэмпам. „Чырвоная Бярэзіна“ і „Пролетарская Перамога“ ўключыліся ва ўсесаюзны конкурс на лепшае прадпрыемства. Яны павінны зараз-жа разгарнуць масавую праверку і падрыхтоўку да перазаклучэньня новага колдагавору.

Павольнасьць у падрыхтоўцы да перазаклучэньня колдагавору—пагроза зрыўу гэтай важнейшай кампаніі.

Большавіцкімі тэмпамі разгарнуць падрыхтоўку да перазаклучэньня колдагавору.

„Чырвоная Бярэзіна“ і „Пролетарская Перамога“

У зьвязку з перанясеньнем пачатку гаспадарчага году на 1 студзеня, працы па перазаклучэньню колдагавору па фабрыках „Чырвоная Бярэзіна“ і „Пролетарская Перамога“ зусім не адчуваецца.

У старым дагаворы ёсьць шмат невыкананых пунктаў. З 14000 р. адпущаных на ахову працы, выдаткавана толькі 2000 р. У цэхах не ўстаноўлена вытылацыя, няма шафаў для адзежы, няма ручнікоў, мыла. Грамадзкае харчаваньне не прыстасавана да абслугоўваньня рабочых.

Праддyscyпліна зусім аслабела. Машыны працуюць і спыняюцца працу. Здаецца, што пры такім новішчы асабістую увагу трэба да зьярнуць на праверку выкананьня колдагавору і падрыхтоўку яго перазаклучэньня. Але гэта няма.

Брыгада „Ч. З.“—Савільзон, Гурэвіч, Цымкоў

Менская збуднавая фабрыка

За апошні час адбыўся пералом у праверцы перазаклучэньня колумоў на менскай збуднавай фабрыцы. Рабочымі ўнесена больш 100 прапановаў да новага колдагавору. Самаправерачная брыгада заканчвае сваю работу.

Пытаньне аб перазаклучэньні колумоў абміркоўвалася на сходзе брыгадных парадак.

Пост „Ч. З.“ ШАФРАН.

Чырвонаборскі лесазавад

Падрыхтоўка да перазаклучэньня колдагаворнай кампаніі на Чырвонаборскім лесазавадзе яшчэ не пачалася.

Дабравольная брыгада па праверцы колдагавору ні разу ня зьявілася. Завком праходзіць міма гэта пытаньня, быццам яго гэта тычыцца.

Ашароў

Ліквідаваць бяздзейнасьць некаторых комсамольскіх арганізацый (ГОМЕЛЬ)

Падпіска па пазыку „Пяцігодка ў чатыры гады“ набліжаецца да канца. У шэрагу прадпрыемстваў ужо зараз маса выкананьне і перавыкананьне заданьняў па падпісцы на пазыку. Напрыклад, Гомельская фабрыка „Праца“, „Комінтэрн“ і „Полесдруж“, лесазавад „Пролетары“, па-запашольнае аддзяленьне Белпэатэхнікуму і г. д. Але, на гледзчы на гэта мы маем і некаторыя прадпрыемствы, якія да гэтага часу яшчэ не разгарнулі добрай росту-мачальнай працы і ня выканалі заданьні.

Комсамол у шмат якіх месцах стаіць у баку ад барацьбы за пазыку. Напрыклад, Гомельскі гарком комсамолу нічога не біў у справе пасьпяховага кананьня заданьняў па пазыцы.

Дружэмы сьвіны матар’ял сама гаворыць аб тым, што з прыкладнымі фактамі падпісцы маем і шэраг дрэнных фактаў, неабходна зараз-жа зьявіць.

Мобілізацыя ўнутраных рэсурсаў—ёсьць першачарговы абавязак комсамолу. Мы павінны неадкладна відавіць ганебную бяздзейнасьць некаторых арганізацый комсамолу гэтай справе.

Адказы рэдакцыі Рэдакцыя

Усім ячэйкам ЛКСМБ Самахвалэвіцкага раёну СА МАХВАЛАВІЦЫ РК ЛКСМБ ПАВЕДАМЛЯЕ, што 9 лістапада 30 г.

Сам ахвалэвіцкіх аббудзэца раённая конфэрэнцыя батрацка-бядняцкай моладзі з НАСТУПНЫМ ПАРАДКАМ ДНЮ:

1. Доклад аб удзеле батрапа і бядняцкай моладзі ў колгасным будаўніцтве (Клябану)
 2. Доклад аб ролі ячэк ЛКСМБ у працы сярод батрацка-бядняцкай моладзі і ўважненьні яе ў комсамол.
- Яч ЛКСМБ на конфэрэнцыях па сельсавеце абраць дэлегатаў у модусу: 15 чалавек ад сельсавету, Сэкратарам ячэк і старшынствам раённага аў зьявіцца сумесна з дэлегатамі на конфэрэнцыю.

СЭКРАТАР РК ЛКСМБ—КЛЯБАНАУ.